

ПЛЁННАЕ СУПРАЦОЎНІЦТВА

ТЭМА ТЫДНЯ



ПРАЦЯГ
ТЭМЫ —
на 2-15-й стар.

фота БелТА.

Форум прайшоў, настае час дзеяння кантрактаў

МЯСЦОВЫ ЧАС

НА ДАЖЫНКІ — У ЛУКАВА

Як раённае свята працаўнікоў вёскі становіцца сацыяльным праектам

Правядзенне дажынак стала прыкладам паляпшэння і развіцця асобных населеных пунктаў. Да гэтага свята працаўнікоў вёскі літаральна пераўтвараліся раённыя цэнтры. Цяпер харашэюць і малыя гарады. На Брэстчыне гэта былыя райцэнтры. Але, як вядома, і ў раёнах праводзяць святы ўраджаю. Месцам правядзення становіцца сельскі населены пункт, які цэлы год рыхтуюць да фестывалю. У Маларыцкім раёне на гэты раз дажынкi пройдуць у Лукаве, і адбудзецца гэта ў суботу, 20 кастрычніка.

Плошча ў гонар возера

Са старшынёй раённага Савета Алегам ЯКУБЧЫКАМ едем у старадаўнюю вёску з цікавай гісторыяй. Яшчэ на ўездзе заўважаем, што работа ідзе поўным ходам. У пачатку вёскі рабочыя займаюцца добраўпарадкаваннем пляцоўкі каля помніка на месцы, дзе падчас вайны расстралялі жыхароў. Сам помнік таксама істотна абнавілі, зрабілі новую мемарыяльную шыльду, сімвалічны крыж.

стар. **16**



Старшыня сельскага Савета
Алена МАРУК
на новай плошчы.

ЗВЯЗДА

СЁННЯ Ў НУМАРЫ

Штраф за фальсіфікат



Што рабіць сумленным вытворцам, калі іх тавары падрабляюць?

стар. **2-3**

Тры кіты для вёскі



Аб чым трэба паклапаціцца аграрнаму сектару ўжо сёння?

стар. **4**

Вяртаем пазіцыі



Налета Беларусь адправіць у Расію аб'ём харчавання, недапастаўлены раней.

стар. **4**

Важнасць «лічбы» ў эканоміцы



Якія найбольш перспектыўныя кірункі для лічбавізацыі?

стар. **14**

Больш за 200 мільёнаў долараў



На такую суму Міншчына заключыла кантракты на Форуме рэгіёнаў.

стар. **15**